

Паколькі не ўсе, хто ездіць на веласіпедах, валодаюць прадугледжанымі у § 24 цытавана га вышэй распараджэння імяннымі веласіпеднымі картамі – загадваю пазнаёміцу зацікаўленых асобы з дзеясымі інструкцыямі спосабам, які практыкаваўся да гэтага часу, а таксама выклікаць іх, каб не пазней 01.11.1927 г. забяспечыліся веласіпеднымі картамі.

У сувязі з вышэйзгаданым, зацікаўленыя асобы павінны зварнуцца асабістата ў Стараства ў Пружанах з заявай аб выданні ім веласіпедных карт.

Паколькі асобы, якія жадаюць забяспечыцца імяннымі веласіпеднымі картамі, павінны паказаць веданне язды і дарожных правілаў – прызначаю спецыяльна для гэтай мэты 3 дні, а менавіта 26, 27 і 28 кастрычніка б.г., у якія з 9.00 да 15.00 зацікаўленыя асобы змогуць уладзіць у Пружанскім Старастстве фармальнасці ў сувязі з атрыманнем веласіпеднай карты.

Заявы трэба забяспечыць гербавай маркай на 3 злотых. Падатковая аплата за веласіпедную карту складае 1 злоты гатоўкай" [1, 38].

На вуліцах Пружан, Ружан, Шарашова і многіх вёсак Пружанскага павета павесілі абліцёвкі, якія ўтрымлівалі падобны тэкст і заклікалі ўладальніку "ровэру" з'явіцца ў Старастства для здачы спецыяльнага экзамена і атрымання "карты ровэрэвэй".

Арганізацыя транспарта ў павятовым горадзе Заходніяй Беларусі ў міжваенны перыяд была вельмі прымітыўнай. Было некалькі прычын такога стану справы:

1. Памеры гарадоў былі невялікі, і для іх нармальнага жыцця не было патрэбы ў арганізацыі грамадскага транспарту.
2. Большая частка мясцовага насельніцтва не мела грашовых сродкаў нават на веласіпед, не кажучы ўжо пра больш складаную, дарагую і сучасную тэхніку.
3. Значную ролю пракаляваў адыгрываць гужавы транспарт.

Літаратура

1. Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці (далей ДАБВ). Ф. 6, вол. 1, спр. 24. Распоряжения, циркуляры об осмотре коней на территории Пружан, списки владельцев машин, велосипедов (1927-1928).
2. ДАБВ. Ф. 6, вол. 1, спр. 51. Дело по учёту коней, домашних животных, велосипедов, автомашин и др.
3. ДАБВ. Ф. 6, вол. 2, спр. 41. Статистические сведения о наличии промышленных предприятий в г. Пружаны.

ДЗЕЙНАСЦЬ РУСКІХ ГРАМАДСКІХ АРГАНІЗАЦЫЙ У ЗАХОДНІЯЙ БЕЛАРУСІ У 1920-1930-я гг.

Пашковіч А. І.

УО «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна»

Згодна з афіцыйнай статыстыкай, у 1931 г. у Польшчы пражывала 139 тысяч рускіх [33; 149]. Найбольш рускіх налічвалася ў Віленскім, Беластоцкім, Палескім, Навагрудскім ваяводствах і на Валыні. Рускімі культурна-палітычнымі цэнтрамі ў II Рэчы Паспалітай з'яўляліся такія гарады, як Варшава, Вільня, Брэст, Беласток і Роўна. І хоць Варшава не была месцам пражывання вялікай групы рускіх, аднак там размяшчаліся цэнтральнаяя праўленні большасці рускіх палітычных і грамадскіх арганізацый. Рускае насельніцтва

II Рэчы Паспалітай можна падзяліць на дзве групы, якія адрозніваліся прававым становішчам. Да першай можна аднесці рускую нацыянальную меншасць, да другой – эмігрантаў, якія прыбылі ў Польшчу падчас альбо пасля Першай сусветнай вайны, рэвалюцыйных падзеяў 1917 г. і польска-савецкай вайны 1920 г. [11; 170]. Першая група складалася з рускіх па паходжанню, у тым ліку стараабрадцаў, і “мясцовых рускіх” – аўтахтоннае, зрусіфікованае насельніцтва. Калі разглядаць сацыяльны склад рускага нацыянальнага элемента ў міжваеннай Польшчы, то ён у асноўным быў прадстаўлены інтэлігенцыяй (настаяўнікі, адвакаты, урачы, інжынеры, былья царскія чыноўнікі), праваслаўным духавенствам, быльмі афіцэрамі і салдатамі царскай арміі, а таксама нешматлікай групай сялянства [17; 29]. Грамадскае жыццё рускага насельніцтва праходзіла ў рамках разнастайных грамадскіх арганізацый, галоўным чынам, культурных і добрачынных таварыстваў як эмігранцкіх, так і меншасных.

У першай палове 1920-х гг. найважнейшай спрабай рускіх арганізацый было аказанне неадкладнай дапамогі пацярпелым ад вайны рускім, у тым ліку бежанцам, рэпатрыянтам, эмігрантам, інтэрніраваным. З 1920 па 1922 гг. праз тэрыторыю Польшчы праішло каля 750–765 тысяч рускіх бежанцаў [17; 29]. Вялікую колькасную групу ўтваралі рускія ваенна-палонныя польска-савецкай вайны, якія да 1923–1924 гг. знаходзіліся ў фільтрацыйных лагерах на тэрыторыі ўсходніх ваяводстваў (Баранавічы, Маладзечна, Львоў) альбо ў лагерах для інтэрніраваных салдат і афіцэраў у заходній Польшчы (Тухоля, Стшалкова, Каліш і інш.). У 1921 г. у Польшчы налічвалася каля 20 тысяч інтэрніраваных [17; 121]. Аказанне прававой, матэрыяльнай і культурна-асветніцкай дапамогі менавіта гэтым катэгорыям рускага насельніцтва на тэрыторыі Польшчы было галоўнай задачай *Рускага папячыцельскага камітэта* (РПК), альбо Рускага папячыцельскага аб эмігрантах камітэта. Камітэт быў заснаваны ў жніўні 1921 г. на базе былога Рускага эвакуацыйнага камітэта Б. Савінкава і варшаўскай групы партыі кадэтаў пад кірауніцтвам П. Бутэнкі. З 24 ліпеня 1922 г. па 8 кастрычніка 1928 г. старшынёй праўлення РПК быў П. Бутэнка, які адначасова з'яўляўся ўлаўнаважаным Камітата Усерасейскага земскага і гарадскога саюзаў (Земгора) ў Польшчы. З 1928 г. РПК узнічальваў М. Пляміннікай. З 1933 г. РПК уваходзіў у склад Дарадчага камітэта па справах бежанцаў пры Лізе Нацый [17; 41]. На сродкі РПК для рускіх бежанцаў і інтэрніраваных ваеннаслужчымі Расійскай арміі ствараліся пункты медыцынскай дапамогі і харчавання, раздавалася вopотрака, адкрываліся начажкі, аплачвалася жыллё, аказвалася грашовая дапамога. Пры РПК дзейнічала Камісія дапамогі рускім эмігрантам. З 1922 г. пры ёй была ўтворана добрачынная каса рускай эміграцыі, у якую юшлі прыватныя ахвяраванні ад членоў РПК [17; 60]. На тэрыторыі Заходній Беларусі прадстаўніцтвы РПК дзейнічалі ў Вільні, Баранавічах, Гродне, Лідзе і Лунінцы [17; 28].

Пасля ліквідацыі ў 1923/1924 г. лагераў для інтэрніраваных салдат і афіцэраў Расійскай арміі востра стала пытанне іх далейшага лесу. РПК прыняў самы актыўны ўдзел у працаўладкаванні і аказанні ім прававой дапамогі. Дзеля гэтага ствараліся арцелі. У 1923 г. у Польшчы іх налічвалася 30 (3 000 чалавек), большасць з якіх размяшчалася ў Аўгустове і раёне Белавежы. Пры арцелях дзейнічалі медпункты, бібліятэкі-читальні. РПК заснаваў бюро працы ў Вільні і Львове, удзельнічаў у арганізацыі адпраўкі рускіх на працу ў Францыю ў 1923 г. [17; 61]. У прыгранічных ўсходніх раёнах было створана 14 часовых прысутнасцяў РПК, якія займаліся вырашэннем юрыдычных праблем рускіх бежанцаў [17; 62].

Адным з накірункаў дзейнасці Рускага папячыцельскага камітэта была асветніцкая і выхаваўчая праца сярод дзяцей і моладзі. У 1923 г. пры падтрымцы РПК быў створаны Камітэт дапамогі дзецям рускіх эмігрантаў і інтэрніраваных (пазней – Камітэт дапамогі дзе-

цим пры РПК у Польшчы). Кравала камітэтам *Л.І. Багуцкая-Цімафеева*. У яго склад уваходзілі жонкі вядомых рускіх дзеячаў Варшавы. У задачы камітета ўваходзіла аказанне фінансавай і харчовай дапамогі хворым і слабым дзеячам Варшавы і правінцыі, раздача сярод іх вонраткі, абутку, цацак. Камітэт здзяйсняў таксама пытаннямі летняга аздаражлення і фізічнага развіцця дзяцей, выхавання цяжкіх падлеть [17; 61]. У 1935 г. Камітэт дапамогі дзеячам рускіх эмігрантаў быў ліквідаваны па прычыне адсутнасці сродкаў і інертнасці большасці яго члену.

З 1924 г. у сувязі са спыненнем руху бежанцаў РПК скараціў выдаткі на жыллёвую і харчовую дапамогу і павялічыў на культурна-асветніцкую дзейнасць, якая прайвілася ў заснаванні і фінансаванні рускіх асветніцкіх і выхаваўчых устаноў. У пачатку 1920-х гг. большасць рускіх школ і гімназій у Польшчы атрымлівала субсіды ад РПК на аплату навучання дзяцей эмігрантаў. Згодна са справаўдзачай РПК за 1922 г., фінансавая дапамога была аказана Рускаму таварыству і Праваслаўнаму таварыству ў Вільні, рускім гімназіям у Вілейцы і Пінску, школе ў Брэсце, рускаму дзіцячаму прытулку ў Гродне. Фінансавыя сродкі ад РПК атрымліваў Рускі дом у Вільні [17; 28]. Дзейнасць РПК рэалізоўвалася за кошт членскіх узносцяў, прыватных ахвяраванняў. РПК атрымліваў субсіды ад Міністэрства працы і сацыяльнага забеспеччэння. Фінансы на рахунак РПК прыходзілі ад Земгора ў Парыжы і ад Камітета па справах расійскіх і армянскіх бежанцаў пад кіраўніцтвам Нансэна пры Лізе Нацый (Нансэнайскага камітета), а з 1934 г. пасля яго ліквідацыі ў Польшчы – ад Польскага Чырвонага Крыжа [17; 178].

2 студзеня 1919 г. на нарадзе прадстаўнікоў рускай грамадскасці Варшавы быў створаны *Рускі грамадскі камітэт* (РК, Рускі камітэт ў Варшаве), які стаў прадстаўнічым органам рускай эміграцыі перад польскімі ўладамі і найбольш упływowай рускай эмігранцкай грамадскай арганізацыяй у Польшчы. Яго пастаяннымі членамі былі каля 400–500 чалавек [17; 40]. Рускі камітэт аказваў фінансавую падтрымку і юрыдычную дапамогу рускім эмігрантам, здзяйсняў культурна-асветніцкай дзейнасцю, прымаў актыўны ўдзел у царкоўным жыцці праваслаўнага насельніцтва Варшавы. Кіраўніцтва дзейнасцю Рускага камітета ажыццяўлялася агульным сходам і праўленнем. Старшынамі РК у розныя часы з'яўляліся М.А. Іскрыцкі, Д.Н. Любімаў, Д.Б. Філософай, У.І. Сямёнаў. У жніўні 1921(22?) г. пасля атрымання спецыяльнага дазволу МУС у Баранавічы быў накіраваны Я.І. Фірсаў у якасці прадстаўніка Рускага камітета. Дзяля аказання матэрыяльнай і юрыдычнай дапамогі рускім бежанцам, прадстаўніцтва ў Баранавічах штомесяц атрымлівала 15 000 марак [18; 120]. Дзейнасць прадстаўніцтва распаўсюджвалася на Навагрудскае і Палескае ваяводствы, за выключчэннем Сарненскага павета [20; 23]. У лістападзе 1923 г. міністр унутраных спраў зацвердзіў новы статут камітета, у адпаведнасці з якім ён распаўсюджваў сваю дзейнасць на ўсю тэрыторию Польшчы і стаў называцца Рускім камітэтам у Польшчы [19; 126]. Фінансавыя сродкі РК атрымліваў ад Земгора, Брытанска-амерыканскага камітета нясення дапамогі, Фінансавага савета пры Радзе расійскіх паслоў у Парыжы [19; 88]. У 1930 г., пасля двухгадовага перапынку, Рускі камітэт быў адноўлены пад назвай "Рускі грамадскі камітэт у Польшчы" і з таго часу здзяйсняў выключна грамадской і культурна-асветніцкай дзейнасцю [32; 113].

Наибольш значнай дабрачыннай арганізацыяй рускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы было *Рускае дабрачыннае таварыства* (РДТ). Гісторыя таварыства пачалася яшчэ ў XIX ст., калі ў 1866 г. было ўтворана першае Рускае дабрачыннае таварыства, якое спыніла сваю дзейнасць падчас Першай сусветнай вайны. У 1922 г. у Варшаве па ініцыятыве рускага прафесара В.К. Соніна было паўторна заснавана Рускае дабрачыннае таварыства з мэтай аказання дапамогі польскім грамадзянам рускай нацыянальнасці [23; 78, 80, 130]. Паводле змененага ў 1924 г. статута, у задачы Рускага дабрачыннага таварыства ўваходзіла "ака-

занне матэрыяльной і маральнай падтрымкі ў культурна-асветніцкіх патрэбах, а таксама прававой дапамогі польскім грамадзянам рускай нацыянальнасці і асобам рускай нацыянальнасці, не маючым польскага грамадзянства" [1; 6]. Для выканання сваіх задач таварыства мела права ствараць рознага тыпу вучэбна-выхаваўчая і апякунскія ўстановы, бібліятэкі, чытальні, культурна-асветніцкія гурткі, бюро пасрэдніцтва працы, праводзіць культурныя мерапрыемствы, прызначаць стыпендыі. Членам таварыства мог стаць кожны паўнаплетні грамадзянін Польшчы, нягледзячы на нацыянальнасць і веравызнанне. Аднак быць дзейным членам таварыства і прымаць удзел у кіраванні моглі толькі грамадзяне Польшчы рускай нацыянальнасці. Усе члены РДТ былі абавязаны выплачваць узносы ў памеры 4 злоты ў год. Фінансавую базу таварыства складалі таксама ахвяраванні прыватных асоб, даходы ад правядзення дабрачынных мерапрыемстваў. Матэрыяльнную дапамогу РДТ аказваў Міжнародны камітэт Чырвонага Крыжа. У 1922 г. пры РДТ было адкрыта яго прадстаўніцтва [17; 41]. Органамі кіравання таварыства з'яўляліся агульны сход, галоўнае праўленне, рэзвійная камісія. Галоўнае праўленне доўгі час узначальваў В.К. Сонін. Пасля яго смерці ў 1936 г. старшынёю быў выбраны М.А. Плямяннікаў [22; 54]. Для таго каб стварыць рэгіональныя аддзел, дастаткова было пяці заснавальнікам арганізацыі [1; 6]. У хуткім часе на тэрыторыі Польшчы паўстала цэлая сетка рэгіональных аддзелаў, падначаленых РДТ у Баршаве. У 1938 г. іх напічвалася 35 [10; 146]. На тэрыторыі Заходній Беларусі аддзелы Рускага дабрачыннага таварыства дзейнічалі ў Гродне, Навагрудку, Слоніме, Баранавічах, Брэсце, Пінску, Лунінцы і іншых мясцовасцях. У большасці выпадкаў аддзелы ўтвараліся ў гарадах, дзе кампактна празывала руское насельніцтва. Аднак існавала некалькі аддзелаў у сельской мясцовасці напрыклад у вёсках Дабрамысль і Новая Мыш Баранавіцкага павета, вёсцы Верцілішкі Гродзенскага павета [5; 3, 41].

У 1924 г., калі ў Брэсцкай рускай гімназіі і пачатковай школе склалася цяжкая фінансавая ситуацыя, па ініцыятыве грамадскага дзеяча, дэпутата Сейма, урача П.І. Карабля быў заснаваны Брэсцкі аддзел Рускага дабрачыннага таварыства [5; 1]. Справа аказання дапамогі рускай гімназіі паслужыла штуршком для кансалідацыі рускай грамадскасці г. Брэста. У склад Таварыства ўвайшлі прадстаўнікі інтэлігенцыі, духавенства, землеўласнікі, быльня рускія афіцэры. У 1930 г. напічвалася 115 члену таварыства, большасць з якіх мелі высокі сацыяльны статус [3; 72; 2; 14]. На карысць гімназіі сярод мясцовай рускай грамадскасці быў уведзены дабравольны падатак у залежнасці ад заробку. Таварыства праводзіла разнастайныя дабрачынныя канцэрты, вечары, атрымліваючы значныя даходы [24, 27]. Пры гімназіі моманту яе заснавання дзейнічала бацькоўскі камітэт, які з часам быў ператвораны ў бацькоўскую апякунскую раду [24; 30; 12; 237]. Незаможным вучням аказвалася матэрыяльная дапамога, большасць з іх вызывалялася ад аплаты за навучанне. Узносы на карысць навучэнцаў Брэсцкай рускай гімназіі збрісаліся таксама сярод члену аддзела Рускага дабрачыннага таварыства ў Пінску пасля таго, як там у 1928 г. па загаду ўлад была зачынена руская гімназія [24; 33]. У Брэсцкай рускай гімназіі з дапамогай аддзела РДТ была створана бібліятэка (3 000 тамоў). Апрача яе, у Брэсце таварыства заснавала публічную бібліятэку (2 000 тамоў) [24; 29]. З 1930 г. Брэсцкі аддзел РДТ утрымліваў дзіцячы садок, які наведвала ў 1932 г. 20 дзетак з рускіх сем'яў [4; 21]. Падчас эканамічнага крызісу ў пачатку 1930-х гг. матэрыяльнае становішча ўстаноў РДТ пагоршылася. Наставнікі згадаліся на памяншэнне сваіх заробкаў на 1/3. Членскі ўзнос у брэсцкім аддзеле РДТ павялічыўся да 9 злотых у год [4; 12]. У 1932 г. быў створаны клуб

выпускнікоў гімназіі, мэтай якога з'яўлялася матэрыяльная дапамога альма-матэр [24; 32]. У пачатку 1930 г. пры Брэсцкім РДТ быў утвораны "Дамскі гуртак". Кіравала гуртком жонка дырэктара рускай гімназіі гаспажа Трушынская. У склад гуртка ўваходзілі заможныя рускія жанчыны. Сабраныя імі сродкі ішлі на забеспечэнне бясплатных снеданняў вучням рускай пачатковай школы і гімназіі [15; 124]. Кожную вясну дамы арганізоўвалі добрачынную акцыю "Чырвонае яйка", куплялі падарункі на Вялікдень незаможным вучням рускай школы і гімназіі. У 1931 г. напярэдадні пасхальных святаў "Дамскі гуртак" дапамог прадуктамі і грашыма 580 дарослым і дзесятам Бреста [7; 44, 44 адв.].

Дапамога прыватным асобам з'яўлялася асобным накірункам дзейнасці Рускага добрачыннага таварыства ў Польшчы: выплачвалася аднаразовая грашовая дапамога, раздавалася адзенне, харчаванне, лекі. На такія мэты, напрыклад, аддзел у Брэсце прызначаў 4 000 злотых у год [7; 49]. Індывидуальная дапамога праяўлялася ў прадастаўленні крэдытаў. У 1929 г. крэдытаў ад Брэсцкага аддзела РДТ атрымалі 44 чалавекі на суму 393 злотыя [8; 5 адв.]. Аказанне матэрыяльнай дапамогі прыватным асобам пашырылася ў 1929 – пачатку 1930-х гг. падчас эканамічнага кризысу. У Брэсцкім аддзеле РДТ надыходзілі дзесяткі прашэнняў аб дапамозе. Спецыяльныя добрачынныя акцыі праводзіліся напярэдадні праваслаўных святаў. У 1929 г. было раздана валачэбнае 114 праваслаўным сем'ям на суму 314 злотых, а ў 1935 г. падчас велікоднай акцыі дапамогі бедным было раздадзена 648 порцый на суму 297,09 злотага [9; 42 адв., 61]. Рэгулярна Брэсцкім аддзелом Рускага добрачыннага таварыства пералічваў гроши на карысць Саюза рускіх ваенных інвалідаў у Вільні [8; 5 адв.].

Дзеля ажыўлення рускай грамадской і культурна-асветніцкай дзейнасці ў пачатку 1930-х гг. пачаў дзейнічаць культурна-асветніцкі пададзел РДТ у Брэсце. Дзейнасць драматычнай секцыі пададзела праяўлялася ў аказанні дапамогі тэатральным аўяднанням, у тым ліку Маларыцкаму гуртку аматараў драматычных пастановак [8; 8 адв.]. Месцам правядзення рускіх культурных мерапрыемстваў у гаратах Польшчы служылі так званыя Рускія дамы – своеасаблівые рускія грамадска-культурныя цэнтры, дзе размяшчаліся бібліятэкі, асветніцкі і навучальныя установы. У канцы 1920-х гг. такія Рускія дамы дзейнічалі ў Варшаве, Львове і Вільні. У 1928 г. быў створаны Камітэт будаўніцтва Рускага дома ў Брэсце. У Рускім доме планавалася размісціць рускую школу і гімназію, рускія грамадскія арганізацыі. Задачай камітэта быў пошук сродкаў на будаўніцтва Рускага дома. На працягу 1929–1931 гг. былі высланы пісьмы за подпісам П. Карабля да вядомых рускіх эмігрантаў і грамадскіх арганізацый з просьбай аб фінансавай дапамозе. Камітэт звярнуўся да Рускага добрачыннага таварыства ў Нью-Йорку, да прыватных асоб у Берліне, Сэўліеве (Балгарыя), БруSELі, Парыжы і іншых гаратах [6; 35–84]. Прыватныя ахвяраванні з-за мяжы не былі вялікімі – 5–10 долараў, а часам і менш. Пісьмы рассыпаліся ў рэдакцыі такіх рускамоўных выданняў, як "Последние известия" (Парыж), "Новое время" (Белград), "Руль" (Брэмэн), "Правда" (Філадэльфія), "Сегодня" (Рыга) і інш. з просьбай аб аказанні інфармацыйнай падтрымкі [6; 47]. Аднак далёка не ўсе выданні адказалі на просьбу. Звароты былі накіраваны да мітрапаліта варшаўскага, валынскага і ўсёй Польшчы Дзіянісія, мітрапаліта Праваслаўнай царквы ў ЗША Платона, мітрапаліта Праваслаўнай царквы ў Еўропе Еўлогія. Будаўніцтва Рускага дома падтрымлівалася епіскапам палескім Аляксандрам [6; 43–45, 164]. Усяго да канца 1929 г. было собрана 5 154 злотыя [8; 10] – значная сума, улічваючы той факт, што дзяржава фінансава не падтрымала гэтую акцыю і сродкі былі собраны на працягу аднаго года. Аднак атрыманая сума была недастатковай (усяго на будаўніцтва Рускага дома было патрачана 70 000 злотых) [6; 257].

Намаганнямі грамадскасці за вельмі кароткі час, да пачатку 1931 г., будынак быў узвядзены, і ў ім размясцілася руская гімназія [6; 250; 12; 16]. Аднак стварыць Рускі дом у заплывавшым варыянце як грамадска-культурны цэнтр так і не ўдалося. Галоўнай прычынай гэтага быў недахоп фінансавых сродкаў [6; 44].

У другой палове 1930-х гг. у дзейнасці Брэсцкага аддзела РДТ назіраўся спад актыўнасці, што выклікала скарачэнне аказваемай дапамогі. "Пры праглядзе пратаколаў культурна-асветніцкага пададзела складваеща ўражанне, што ўся яго дзейнасць заключаецца ў правядзенні прыватных танцевальных вечароў," – адзначалася ў справаздачы Рэвізійнай камісіі [10; 113]. Назіраліся таксама нерэгулярнасць у выплаце членскіх узносай, абвастрэнне адносін з цэнтральным кіраўніцтвам у Варшаве [14]. У 1939 г. аддзяленне РДТ у Брэсце спыніла сваю дзейнасць.

Дзейнасць аддзела Рускага дабрачыннага таварыства ў Брэсце была найбольш актыўная і працяглая ў парыўнанні з іншымі рэгіянальнымі аддзеламі РДТ, якія размяшчаліся на тэрыторыі Заходняй Беларусі. Гродзенскі аддзел РДТ быў заснаваны восенню 1925 г. Адным з ініцыятару і першым старшынёй таварыства з'яўляўся ўрач *V. Кошалеў*. У аддзеле налічвалася 180–200 чалавек. Адной з задач таварыства было ўтрыманне прытулку для дзяцей-сирот [22; 54]. Аддзел рэгулярна аказваў дапамогу незабясьпечаным членам таварыства, дзеля чаго праводзіў зборы харчавання і вонраткі, наладзіў раздачу танных абедаў [31; 4]. Ролю грамадска-культурнага цэнтра Гродзенскага аддзела выконвала бібліятэка, у якой не раз адбываліся лекторыі з удзелам рускіх дзеячаў культуры і навукоўцаў Польшчы [16; 177–178]. Аддзел РДТ у Пінску дзейнічаў з 1925 г. пад кіраўніцтвам *V. Смолянскай*, *V. Пратаклінаева*, *C. Кірyllава* і інш. Дзейнасць аддзела засяроджвалася на падтрымцы пінскай рускай гімназіі (да 1928 г.), аказанні дапамогі незабясьпечаным жыхарам рускай нацыянальнасці Пінска і Пінскага павета. Пры таварыстве былі створаны бібліятэка і культурна-асветніцкі гурток [4; 21]. З часам дзейнасць таварыства стала насыць закрытыя характеристар, культурныя мерапрыемствы адбываліся радка, а дабрачыннасць таварыства адчувалі толькі "счастлівыя выбраннікі", як пісалася ў рэгіянальным друку [13; 2]. Асаблівасцю аддзела Рускага дабрачыннага таварыства ў Новай Мышы Баранавіцкага павета была яго актыўная праца сярод вісковага насельніцтва, у тым ліку нацыянальна-асветніцкая, што занепакоіла мясцовую адміністрацыю. Аддзел праводзіў у вёсках культурныя мерапрыемствы, напрыклад Дні рускай культуры [21; 29].

Дзейнасць аддзелаў РДТ мела ў пэўнай ступені палітычныя характеристар, што было абумоўлена выразна нацыянальнай пазіцыяй членаў таварыства, і якія здзяйніліся не толькі грамадскай, але таксама і палітычнай дзейнасцю. Аддзелы прымалі ўдзел у выбарах у гарадское самакіраванне. РДТ адводзіла вялікую ўвагу ўдзелу ў выбарах у Сейм, абы чым сведчыць зварот старшыні таварыства ў Варшаве да рэгіянальных аддзелаў у 1935 г.: "Рускае дабрачыннае таварыства як руская меншасная арганізацыя не можа застасцца ў баку ад выбараў (...) Мы павінны пастарацца правесці ў сейм нашых паслоў, чаго можна дасягнуць толькі пры кансалідацыі ўсёй рускай грамадскасці" [10; 130]. Удзел РДТ у палітыцы выклікаў недавер урада да дзейнасці гэтай арганізацыі. Кожнае мерапрыемства таварыства падпадала пад пільны контроль.

У пачатку 1930-х гг. назіралася тэнденцыя да абыяднання і цэнтралізацыі рускай грамадской дзейнасці ў Польшчы. *P. Кароль*, будучы паслом ад брэсцкага аддзела РДТ, прымаў ўдзел у першым З'ездзе рускіх меншасных арганізацый, які праходзіў у Вільні 28–29 чэрвення 1931 г.

Вынікам з'езда было стварэнне Саюза рускіх меншасных арганізацый [10; 13]. У сярэдзіне 1930 гг. РДТ стала цэнтрам аб'яднання рускіх арганізацый у Варшаве. У 1936 г. у яго склад быў ўключаны як эмігранція, так і меншасныя рускія арганізацыі, якія займаліся дабрачыннымі справамі [22; 54; 17; 59].

Галоўным рускім грамадска-культурным асяродкам у Заходній Беларусі была Вільня, дзе знаходзіліся бюро шэрагу рускіх грамадскіх арганізацый. У 1920 г. па ініцыятыве прыбыўшых з Каўнаса рускіх грамадскіх дзеячоў было заснавана *Віленскае рускае таварыства*. У склад таварыства ўваходзілі як прадстаўнікі рускай нацыянальнай меншасці, так і рускія эмігранты [17; 51]. У 1933 г. членамі Віленскага рускага таварыства з'яўляліся больш за 600 чалавек [30; 27]. Старшынёю таварыства быў А. Крэсцьянінаў, віцэ-старшынёю – Л. Даценка. Таварыства аказвала падтрымку Віленскай рускай гімназіі імя А.С. Пушкіна. Верагодна, на пачатку 1920 -х гг. таварыства заснавала прытулак для дзяцей-рэпатрыянтаў [26; 358]. Віленскае рускае таварыства ўтрымлівала таксама сталовую для бедных, у якой толькі за перыяд з 1 красавіка па 1 ліпеня 1928 г. выдала 3 544 бясплатных абедаў на агульную суму 1 949,20 злотых. Члены таварыства займаліся раздачай святочных порцый на Пасху сярод праваслаўных жыхароў горада [29; 18]. Па ініцыятыве Віленскага рускага таварыства быў створаны Рускі дом, у якім размясцілася некалькі апякунскіх і культурных устаноў, у тым ліку прытулак для дзячыннак, у якім у 1929/30 гг. выхоўвалася 28 дзяцей. [28; 27, 37, 40a]. Віленскае рускае таварыства ажыццяўляла сваю дзейнасць за кошт членскіх узносаў, прыватных ахвяраванняў, дабрачынных збораў, дзяржаўных сродкаў. Згодна са справаздачай за 1929/1930 г., 67 % даходаў прытулку для дзячыннак (11 161,5 злотага) складалі дзяржаўныя субсіды і субсіды камунальных саюзаў [29; 17a, 18, 39]. Амаль 70% сродкаў, на якія функцыянувала сталая для бедных у 1928 г., прызначаў магістрат і ўрад [29; 17адв.]. У 1928 г. аддзел працы і сацыяльнага забеспечэння ваяводскага ўпраўлення прызначаў Віленскаму рускаму таварыству 200 злотых на аднаразовую дапамогу 24 інвалідам працы рускай нацыянальнасці [29; 18, 20].

У Рускім даме размяшчаўся таксама *Саюз рускіх ваенных інвалідаў*, заснаваны ў 1926 г. пры Віленскім рускім таварыстве як асобная секцыя рускіх воінаў-інвалідаў. Кіраваў ёю генерал Ю.Ю. Белазёраў. За год секцыя ахапіла сваёй дзейнасцю юсу Польшчу, на падставе чаго ў 1928 г. на яе базе быў створаны Саюз рускіх ваенных інвалідаў у Польшчы, які ўзначаліў палкоўнік Л.Т. Мацвеев. У склад Саюза ўваходзіла каля 140 чалавек [28; 40a.]. Дабрачынная дзейнасць Саюза заключалася ў аказанні маізрыяльной дапамогі інвалідам, стварэнні Фонда дапамогі дзесяці-сіротам, Стыпендыяльнага фонда для дзяцей-вучняў інвалідаў, аказанні штомесячнай грошовай дапамогі беспрацоўным інвалідам. Саюз утрымліваў прытулак для састарэлых і цяжкапараненых былых рускіх афіцэрэў у Вільні, заснаваў пахавальную касу. У 1938 г. Саюз пераехаў у Варшаву, дзе быў ператвораны ў секцыю Рускага грамадскага камітэта. У 1938 г. секцыя была ліквідавана, а яе функцыі поўнасцю перайшлі да Рускага грамадскага камітэта [17; 60; 27; 27].

Аказаннем дапамогі рускім студэнтам займалася *Руская арганізацыя моладзі ў Польшчы* (PAM). Аддзелы гэтай арганізацыі актыўна дзейнічалі ў Баранавічах, Брэсце, Вільні, Гродне, Пінску, Слоніме [22; 54]. Прызначаліся стыпэндыі, практикавалася пакупка канцылярскіх прылад для рускіх студэнтаў. Арганізацыя праводзіла Тыдні рускага студэнта, падтрымлівала Фонд рускай школы [17; 50].

Літаратура

1. Дзяржаўны архіў Брасцкай вобласці (ДАБВ). Фонд 1. – Вол. 1. – Спр. 11.
2. Там жа. – Вол. 9. – Спр. 1182.
3. Там жа. – Спр. 1670.
4. Там жа. – Вол. 10. – Спр. 124.
5. Там жа. – Фонд 114. – Вол. 1.– Спр. 1.
6. Там жа. – Спр. 10.
7. Там жа. – Спр. 11.
8. Там жа. – Спр. 19.
9. Там жа. – Спр. 41.
10. Там жа. – Спр. 42.
11. Замойский, Я.Е. Русская (белая) эмиграция в Польше и её польские связи (1918–1939)/ Я.Е. Замойский // Культурные связи России и Польши XI–XX вв. / Редкол.: Я.Н. Щапов [и др.]. – М., 1998. – С. 170–189.
12. Монтвилов, М.В. Русская гимназия в Бресте на Буге, 1919–1939 гг. / М.В. Монтвилов. – Ним–Брест–Минск: [б. и.], 1996. – 119 с.
13. Под небом Полесья: Орган русской мысли на Полесье (Пинск). – 1932. – 7 января.
14. Русское слово: Ежедневная независимая общественно-политическая газета (Варшава – Вильнюс – Львов). – 1936. – 10 января.
15. Сарычев, В. В поисках утраченного времени / В. Сарычев. – Брест: Брест. тип, 2006. – Кн. 1. – 308 с.
16. Черепица, В.Н. Очерки истории Православной Церкви на Гродненщине (с древнейших времён до наших дней): в 2 ч. / В.Н. Черепица. – Гродно: ГрГУ, 2005. – Ч. 2. – 440 с.
17. Швайко, В.Г. Деятельность русских организаций в Польше по сохранению русской культуры в 1921–1939 гг.: дис. ... канд. ист. наук: 24.00.01 / В.Г. Швайко. – Гродно, 2005. – 140 л.
18. Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN). Komitet Rosyjski w Polsce. – Sygn. 59. – T. 2.
19. Ibidem. – T. 3.
20. Ibidem. – T. 6.
21. AAN. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Konsulaty. – Sygn. 11489.
22. AAN. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Polityczno-ekonomiczny. Wydział organizacji międzynarodowych. – Sygn. 2348.
23. AAN. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. – Sygn. 1234.
24. AAN. Urząd Wojewódzki Polesie. – Sygn. 976/41.
25. Kolodziejczyk, A. Polski Czerwony Krzyż / A. Kolodziejczyk // Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej / A. Garlicki (red. nauk.). – Warszawa, 1999. – S. 317.
26. Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas (LCVA). F. 51. – Ap. 12. – B. 113.
27. Ibidem. – B. 307.
28. Ibidem. – B. 323.
29. Ibidem. – B. 494.
30. Ibidem. – B. 799.
31. Nadniemienski Kurjer Polski (Grodno). – 1925. – 19 października.
32. Sprawy narodowościowe (Warszawa). – 1929. – № 6.
33. Tomaszewski, J. Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918–1939 / J. Tomaszewski. – Warszawa: MAN, 1985. – 223 s.